

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Мінскі гарадскі выкананчы камітэт

ТВОРЧАЯ І МЕТАДЫЧНАЯ СПАДЧЫНА ЯКУБА КОЛАСА

Тэзісы дакладау і паведамлення ў Рэспубліканскай
наукова-метадычнай канферэнцыі, прысвечанай
10-ай гадавіне з дня нараджэння Якуба Коласа

Мінск - 1992

На Крэшыне Якуб Колас праўзы амаль 4 гады і толькі у маі 1921 года вярнуўся з сям'ёю на родную беларускую зямлю і актыўна уключыўся ў педагогічную да Іннасць на ніве беларускай засветы.

А.У.ЖАРДЗЕЦКАЯ (Мінск)

ЯКУБ КОЛАС АБ РОЛІ АРФАГРАФІІ У СІСТЭМЕ НАВУЧАННЯ МОВЕ

У "Методыцы роднае мовы" К.М.Міцкевіча (Якуба Коласа) значнае месца займаюць пытанні арфаграфіі. Разгледу прыёмау і ме-тадау наўучання арфаграфіі у гэтай працы прысвечаны спецыяльны раздзел. Якубам Коласам вызначаны пяць прынцыпаў беларускага правапісу: фанетычны, марфалагічны, прынцып традыцыі, напісання складаных слоў, напісання іншамоўных слоў. Такая разнастайнасць прынцыпаў, падтрымліваў ён, стварае цяжкасці ў вывучэнні роднай мовы. Пропанаваны таксама розныя падыходы да методыкі арфаграфіі. Якуб Колас не згаджаўся з тымі педагогамі, якія лічылі найбольш эфектыўным механічнае засваенне пра апісу і пераканаўча сцвердзіў у сваёй "Методыцы..." тое, што пісьмова-рухавы, зрокавы іншыя цэнтры мозга, якія ўдзельнічаюць у фарміраванні навыку правапісу, непарыўна паміж сабой звязаны. З часам гэтая сувязь удастканалізаецца, становіцца больш трывалай.

Адначасна таксама вялікая роля арфаграфічных правіл, неабходнасць сядомага засваення правапісу. "Па-першае, уменне дапасаваць пеўнае правіла правапісу на практицы ў тым ці іншым выпадку ужо ёсьць некаторая работа. Па-другое, не усе слова могуць увайсці ў круг правапісных практикаванняў вучня, каб можна было іх успрыніць зрокам і замацаваць іх правільнае напісанне."⁹ У час, калі пісалася "Методыка роднае мовы", распаўсюджаным прыёмам наўучання арфаграфіі было спісванне. Якуб Колас крытычна ставіўся да гэтага і лічыў, што механічнае спісванне будзе мець з чиста педагогічнага погляду адмоўнае значэнне, бо такая праца не спонсіруе развіццё здольнасцей вучня. Тому ён пропанаваў праводзіць мэтанакіраваное спісванне, падtrzymліваў ідэю Флёрava аб тым, што:

"І. дзвеці не павінны пісаць ніводнага слова, не прадстаўляючы таго, пра што яны пішудзь;

⁹ Міцкевіч К. (Якуб Колас). Методыка роднае мовы. // Зб. тв.: У 14-ці т. - Мн., 1976.- т. I2.- С. 437.

2. пісьмо павінна весціся так, каб дзеці не рабілі памылак;
3. больш разгону для дзіцячай самадзеянсці."

Адмоўна ставіўся аутар "Методыкі..." да канаграфіі – такога віду навучання, калі на дошцы і ў сыштках запісьлеіда сумисля ўзятае слова з памылкай. Вучоны лічыў, што спісванне і канаграфія ўзасланішаюцца. "... дзецы дзецям сумисля няправільны тэкст, мы знішчаем тое, што хацелі дасягнуць пісваннем з правільнага тэксту." Некаторыя сучасныя метадысты сцвярджаюць, што калі за аснову навучання прыняць свядомасць, то прымянеенне канаграфіі прыносіць карысць. Канаграфія нібыта дазваляе вучню зразумець памылку на няправільным прыкладзе. На наш погляд, такі прыём навучання недапушчальны, бо запісаная памылка зафіксіравана ў зрокавай памяці школьніка. Тоэ, што запісаны на дошцы, павінна быць для вучня узорам правапісу.

Такім чынам, Якуб Колас заўсёды адстойваў тыя метады, якія забяспечвалі б. не толькі належнае разумовае развіццё школьнікаў, але і фарміраванне іх актыўнага творчага мыслення. здольнасць да самостойнага авалодвання ведамі. Шмат увагі ўдзяляў ён актыўізму і развіццю ўсіх працэсаў пазнавальнай дзейнасці школьнікаў.

Іноўнае ў творчым метадзе Якуба Коласа – цвёрдая, зобра прадуманая настаўнікам сістэма пісьмовых работ па прынцыпу: ад больш простых да больш складаных відаў – пры актыўным ўдзеле ўсіх вучняў пад кіраўніцтвам настаўніка.

В.В. КАЗЛОВА (Мінск)

АДРАДЖЭНСКІЯ КЛОПАТЫ ЯКУБА КОЛАСА-НАСТАЎНІКА

З набыццём Рэспублікай Беларусь дзяржаўнай незалежнасці і самастойнасці проблема адраджэння гісторыі народа, нацыянальной школы, ухоўных скарбаў нацыі стала надзённым клопатам грамадства.

Інтерэсам Адраджэння прасякнута ўся сладчына часікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Стужка Адраджэння нацыянальнага арнаменту знітоўвае публіцыстыку Якуба Коласа. У ёй акрэслена паўстане асоба Коласа-асветніка, настаўніка, грамадзяніна.

Народ і Радзіма, што "нават імя свайго не мела... На казённай царскай мове яе называлі проста – "Захо, яй ускраінай Расій-